

Юлія Міцкевіч: “Я ведаю, што такое зайдрасць і плёткі”

Партрэт. Юлія Міцкевіч перайшла з журналістыкі ў палітыку, а адтоль у грамадскія арганізацыі і з'яўлецца сузансавальніцай беларускай феміністычнай арганізацыі “Фемгрупа”. Зараз Юлія жыве ў выгнанні, але яна няухільна працягвае сваю барацьбу за гендарную роўнасць, разнастайнасць і сацыяльную справядлівасць.

Падчас гэтай размовы я атрымала жартаўліве запрашэнне ў будучыні стаць асабістым біёграфам Юліі. За час сваёй кар'еры яна належала да розных колаў і змагла распавесці шмат гісторый пра “закуліссе” беларускага дэмакратычнага руху. Сёння мы абмежаваліся кароткім інтэрв'ю, але ўжо з гэтага відаць: гэта жанчына энергічная, мэтанакіраваная, настойлівая - і шчаслівая.

Шлях да заснавання ўласнай феміністычнай арганізацыі

Юля пераехала з Наваполацка, невялікага беларускага горада, у Мінск, каб вучыцца на факультэце журналістыкі. Маці не падтрымала яе рашэнне пераехаць у сталіцу. Яе сям'я была з рабочых і без дабрабыту: “*Тады яна казала, навошта табе ісці туды, калі ёсць толькі дзве магчымасці туды патрапіць - альбо ў цябе ёсць добрая воля, альбо ты вельмі разумная, - а ў цябе няма ні таго, ні іншага*”. Юлія мела іншае меркаванне, чым яе маці, і вырашила даказаць ёй і самой сабе, што яна можа дасягаць сваіх мэтаў. З таго часу яна так і будзе рабіць заўсёды, а няўдачы ў пачатку яе шляху будуць толькі падаграваць яе амбіцыі.

У Мінску Юлія далучылася да гей-супольнасці, дзе знайшла блізкіх сяброў і нават стварыла з імі арганізацыю актывістаў. Аднак праіснавала арганізацыя нядоўга – у кожнага былі свае справы, свае клопаты. “*Як сказала мне моя сяброўка-лесбіянка, мне пашанцавала, што я трапіла ў гей-супольнасць. У той час мяне б не прынялі ў лесбійскую супольнасць, таму што я не была з яе. Але ўсе мае сябры-геі ведалі, што я гетэра – я не хавала гэтага*” – кажа Юля, і я падзяляю меркаванне яе сяброўкі.

Лесбійская супольнасць у той час была менш адкрытай для саюзнікаў, у той час як геі былі гатовыя працаваць з любым, хто падтрымліваў іх у прасоўванні інклюзіўнага парадку дня. Разам з вядомымі беларускімі актывістамі Славам Бортнікам, Эдуардам Тарлецкім, Аляксандрам Палуяном і іншымі Юлія арганізоўвала імпрэзы і ўдзельнічала ў дыскусіях. Досвед гей-актыўізму дазволіў Юліі задумацца пра фемінізм.

На факультэце журналістыкі Юлія прайшла курс аб гендарных пытаннях у СМІ і зразумела, што хоча глыбей заніцца гендарнай тэматыкай. Праўда, іншых курсаў на такую тэму на факультэце журналістыкі БДУ не было, але тут на дапамогу прыйшла Наталля Кулінка, выкладчыца Юліі. Наталля паведаміла ёй, што Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (заўв. рэд.: ЕГУ – гэта прыватны некамерцыйны ўніверсітэт свободных мастацтваў, заснаваны ў 1992 годзе ў Мінску, Беларусь. Пасля гвалтоўнага закрыцця беларускімі ўладамі ў 2004 годзе ЕГУ пераехала ў Вільню) адкрыў гендарную магістарскую праграму і што, магчыма, Юліі будзе цікава працягнуць навучанне там. Так у 2005 годзе Юлія Міцкевіч стала студэнткай першага набору гендарнай магістратуры ЕГУ. Веды, якія яна атрымала там ад Вольгі Шпарагі, Вольгі Гапавай і іншых тэарэтыкаў, а таксама дыскусіі з іншымі студэнткамі дапамаглі Юліі развіць крытычнае мысленне і феміністычны погляд, якія яна пазней прымяняе ў журналісткай і палітычнай дзейнасці.

Пра цяжкасці працы ў мужчынскіх калектывах

У 2007 годзе Юлія ўладковалася на працу ў найбуйнейшай недзяржаўнай інфармацыйнай агенцтва Беларусі БелаПАН (заўв. рэд.: пасля пратэстаў 2020 г. яно было прымусова закрытае ўладамі і адкрылася зноў у 2023 г. пад назвой “Позірк”). Як журналістка яна

цікавілася гендарнай і ЛГБТК+ тэматыкай, што часта выклікала негатыўную рэакцыю яе калег.

Асабліва запомніўся Юліі адзін выпадак сэксізму на працоўным месцы. Адзін з яе калег-мужчын паставіў брудны кубак у ракавіну і папрасіў Юлію памыць яго, бо “жанчыны гэта ўмеюць лепш”. Юлія не дала збіць сябе з панталыку і адказала, што яна мые кубкі рукамі, а не палавымі органамі, таму ў якасці гэтай працы розніцы няма, і яе калега таксама добра дасць рады з гэтай задачай самастойна. Дзіўным чынам яны пасябравалі і падтрымлівалі адзін аднаго прафесійна і прыватна на працягу шмат гадоў. Акрамя гэтай сэксісцкай гісторыі Юлія ўзгадвае і іншыя моманты сваёй журналісцкай працы – калі рэдактары падтрымлівалі яе ў выбары тэм, падбадзёрвалі і давяралі ёй.

Юлія брала актыўны ўдзел у дзейнасці „Маладыя сацыял-дэмакраты — Маладая Грамада“ і некалькі гадоў яе ўзначальвала. Яна апісвае палітычны актыўізм як пераважна мужчынскі і патрыярхальны. На адным з партыйных сходаў, у якіх удзельнічала Юлія, адзін з мужчын закрычаў на яе: “Ён сказаў: Сука, што ты можаш нам скazaць, мужыкам з досведам палітычнай працы, ну што ты можаш нам скazaць?” Нядзіўна, што ўспаміны пра гэты час сёння больш не выклікаюць у Юлі захаплення.

“Я адказваю толькі за тое, што ў маіх сілах”

Нягледзячы на ўсе цяжкасці, Юлія працягвае працаўваць на палітычным полі, у прыватнасці ў справе прасоўвання гендарнай роўнасці. Дэмакратычны рух узнічальвае Святлану Ціханоўскую, якая ўжо некалькі гадоў дамагаеца дэмакратычных перамен на сваёй радзіме ў якасці кіраўніцы ўрада Беларусі ў выгнанні ў Вільні.

Гэтая праца часта не аплачваеца і патрабуе шмат энергіі, але яна важная для Юліі, таму што дазваляе прасоўваць жаночы парадак дня на палітычным узроўні. У 2024 годзе яна разам з калегамі ўнесла прапанову аб жаночай квоце ў 40 адсоткаў падчас выбарчай кампаніі ў Каардынацыйную раду трэцяга склікання (заўв. рэд. – няўрадавы орган, створаны кандыдаткай у прэзідэнты Святланай Ціханоўскай для садзейнічання дэмакратычнай змене ўлады ў Беларусі), якая была прынята, нягледзячы на моцны супраціў.

Нядаўна Юлія заняла пасаду першай намесніцы Вольгі Зазулінскай, прадстаўніцы Аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі (заўв. рэд.: беларускі ўрад у выгнанні, сформіраваны ў жніўні 2022 года), у сферы сацыяльной палітыкі. Гэтае рашэнне далося ёй нялёгка, але пасля некаторага разважання яна прыняла пасаду, хаця і пры адной умове, якую яна сама сабе паставіла: «Калі я не дам рады, гэта будзе не гісторыя маёй паразы, а той факт, што я нясу адказнасць толькі за тое, што ў маіх сілах».

“Для многіх палітыкаў гендарныя квоты цалкам непрымальныя”

Рызыку таго, што яе цяперашні псіхічны стан і працоўная нагрузкa не дазволяе ёй цалкам уключыцца ў новую ролю і дасягнуць жаданых вынікаў, Юлія ўлічвае. У такім выпадку яна будзе радая перадасць гэтую адказнасць іншаму. Для Юліі вельмі важная праца ў камандзе - яна не баец-адзіночка і спадзяеца, што іншыя жанчыны падтрымаюць і падбадзёраць яе ў новай ролі.

Сваю дзейнасць па адстойванні правоў і інтарэсаў жанчын яна апісвае як барацьбу: “Нават калі мы возьмем гендарныя квоты, за якія мы выступалі. Для многіх палітыкаў гэта цалкам непрымальна, і яны пачынаюць ціснуць на нас і шукаць розныя тлумачэнні, чаму наша ідэя не вартая ажыццяўлення”. Такія дыскурсы ў залежнасці ад сітуацыі прыносяць ёй або радасць,

або расчараванне, або падтрымку. Адны і тыя ж контрагументы Юліі даводзіцца выслушоўваць ужо 20 гадоў запар – спачатку ў журналістыцы, потым у палітыцы. І ўсё ж яна не мае намеру здавацца.

Дзе можна чэрпаць сілы

Юлія распавядае, што яна часта ідеалістычна ставіцца да феміністкай супольнасці і ідэі сяstryнства, але часам лічыць атмасферу ўнутры сектара "расчаравальнай і не заўсёды добразычлівай". Яе досвед палітычнага актыўізму навучыў яе не прымаць блізка да сэруца зайдзрасць, плёткі і канкурэнцыю. Юлія кажа, што яе падтрымлівае перш за ўсё самая блізкае асяроддзе, у прыватнасці яе муж.

Амаль пяць гадоў Юлія з мужам вымушаныя жыць на дзве краіны. Яна кажа, што ў іх адносінах ніколі не было канкурэнцыі, яны заўсёды падтрымлівалі і падбадзёрвалі адзін аднаго. Іх агульнае пачуццё гумару таксама адигрывае важную ролю ў іх адносінах – Юлія кажа, што яны з мужам смяюцца і падчас сэксу.

Трэніраваць сваё ўнутранае феміністычнае вока

Юліі, як і яе фем-калеге Ірыне Альхоўка, важна заўважаць невялікія, але пазітыўныя змены вакол сябе. З гэтай мэтай яна трэніравала сваё так званае "ўнутранае феміністычнае вока": "*Ёсць вынікі, якія бачныя не адразу, і, магчыма, нават праз 50 гадоў. Але я ведаю, што нясу за гэта адказнасць, нават калі гэта проста дробязі, і гэта мая матывацыя.*"

Практыкаванне фемінізму для яе важна не толькі на сур'ёзных палітычных пляцоўках, але і ў штодзённым жыцці. Яна кажа, што з сімпатыяй ставіцца да ідэі мікрафемінізму і не раздумвае, перш чым першай адчыніць мужчыну дзвёры або пацінущы яму руку: "*Гэта крок невялікі, але важны.*"

Юлія мае вялікую прыхільнасць да шведской культуры і нават вывучыла шведскую мову. Адтуль яна пераняла прынцып "lagom", што па-шведску азначае "досыць/у самы раз". Ёй важна захоўваць баланс паміж працай і асабістым жыццём. Калі ў яе ёсць адчуванне, што яе энергія сканчваецца, яна адсоўвае працу і разняволъваецца. Пераважна праз кнігі, серыялы, асабліва шведскія дэтэктывы, шпацыры на свежым паветры і музыку. Пэўная руціна таксама трymае яе ў тонусе: "*Я думаю, што рытуалы вельмі важныя. Яны даюць адчуванне стабільнасці, раўнавагі і спрыяюць знаходлівасці.*"

Юлія дапытлівая, прагнай ведаў. Яе інтарэсы не абмяжоўваюцца адной сферай, яна любіць выходзіць са сваёй "бурабалкі", таму што ўпэўненая, што сапраўдныя змены адбываюцца за яе межамі. Яна свядома вырашила не мець дзяцей, таму што гэта дае ёй вялікую свободу і гнуткасць у тым, што яна робіць і як яна гэта робіць. Яна фарбую вусны ў чырвоны колер, а пазногці ў каралавы і не бацца размаўляць аб добрым сэксе альбо паказваць фатаграфіі з адпачынку на моры. На яе шляху заўсёды шмат перашкод, але яна не дазваляе ім пазбавіць сябе права на шчасце.